

Бібліографічны спіс

1. Малофеева, И. В. Языковые средства категории проспекции: (на материале прозаического художественного текста) / И. В. Малофеева // Семантика и функционирование языковых единиц в разных типах речи : сб. науч. ст. : в 2 вып. / Яросл. гос. пед. ун-т ; редкол.: С. К. Болотова (отв. ред.), Е. Н. Лагузова, Р. В. Разумов. – Ярославль, 2009. – Вып. 2. – С. 92–102.
2. Чайка, Н. У. Тэмпаральная спецыфіка ў эліптычных канструкцыях / Н. У. Чайка // Вес. Нац. акад. навук Беларусі. Сер. гуманітар. навук. – 2008. – № 3. – С. 115–119.
3. Янковская, О. В. Роль вставных конструкций в реализации категорий проспекции и ретроспекции / О. В. Янковская // Русский язык: система и функционирование : к 70-летию филол. фак. : сб. материалов IV Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 мая 2009 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-т ; редкол.: И. С. Ровдо (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 131–133.

СЕМАНТЫЧНАЯ ПАРАМЕТРЫЗАЦЫЯ ТЭРМІНАЎ У ЛІНГВІСТЫЧНЫМ ДЫСКУРСЕ

Д. В. Дзятко (Мінск, Беларусь)

У артыкуле разглядаецца праблема семантычнай параметрызацыі спецыяльных найменняў. Сістэматызуюча падыходы асобных даследчыкаў. Абгрутоўваецца шэраг сістэмацэнтрычных палажэнняў: значэнні асобных тэрмінаў сістэмна арганізаваны ў межах канкрэтнай тэрмінасітэты; сістэмная арганізацыя значэнняў тэрмінаў патрабуе іх сістэмнага ўласаблення ў слоўніку і адпаведнай тэарэтычнай сістэматызацыі; тэрмінасітэта мае класіфікацыйны і аперацыйны аспекты; як класіфікацыйная схема сукупнасць тэрмінаў з'яўляеца іерархія з разгалінаванай сістэмай класаў і падкласаў; як аперацыйная сістэма сукупнасць тэрмінаў характарызуецца правіламі ўзаемадзеяння значэнняў тэрмінаў у тэксце.

Ключавыя слова: зона семантызацыі; семантызацыя; семантычная параметрызацыя; тэрміналагічны слоўнік; тэрмінаграфія.

Паняцце семантычнай параметрызацыі ў тэрмінаграфіі, як і ў лексікаграфіі ў цэлым, аб'ядноўвае цэлы шэраг працэдур, скіраваных на выяўленне і адлюстраванне асаблівасцей значэння рээстравай адзінкі. Вынікам гэтых працэдур з'яўляеца ўключэнне ў слоўнік зоны семантызацыі, зоны лінгвадыактычнай інфармацыі, зоны экстрапаняційнай інфармацыі, зоны сістэмнай інфармацыі. Натуральна, вызначальная роля належыць зоне семантызацыі.

Зона семантызацыі (гр. *sēmantikós* 'які абазначае; істотны') – фрагмент слоўнікавага артыкула, прызначаны для апісання значэння рээстравага тэрміна.

Праблемам развіцця тэрмінасітэта і аналізу зоны семантызацыі прысвечаны асобныя даследаванні К. Я. Авербуха, Ю. Д. Апресяна, Д. И. Арбатскага, Д. П. Горскага, А. И. Киселевскага, В. М. Лейчика, А. В. Суперанской, В. Д. Табанаковой, С. Д. Шелова, M. Rundell, J. C. Sager, B. T. Sue Atkins і інш. Так, F. Neubyer [6] вывучае магчымасць выкарыстання тэзаўрусаў у практицы ўкладання слоўнікаў па пэўнай спецыяльнасці, паколькі пры стварэнні тэзаўрусаў праводзіцца пэўная праца па класіфікацыі, выключенні сінонімаў

і лексічных дублетаў, размежаванні спосабаў чытання для амонімаў і сінонімаў, выяўленні корпуса элементарных семантычных адзінак. Вучоны аргументувае думку, што пры ўкладанні спецыяльных слоўнікаў і пабудове дэфініцый асноўной праблемай з'яўляецца сувядненне эксплікацый адзінак агульналитаратурнай мовы і тэрміналогіі.

Важнае значэнне для распрацоўкі тэорыі дэфініцыі маюць раздзелы «Определение и мотивированность терминов» і «Лагичнае і лінгвістичнае ў азначэнні тэрмінаў. Ступень тэрміналагічнасці» ў манаграфіі С. Д. Шелова [4, с. 82–151, 175–197]. Вучоны адразнівае 6 груп тэрміналагічных азначэнняў: родавідавыя, пералічальныя, кантэкстуальныя, аперацыйныя, агульныя і неспецыфічныя. Родавідавыя азначэнні падзяляюцца на прадметныя, працэсныя, атрыбытуўныя і інш. У якасці самастойных тыпаў родавідавых азначэнняў могуць выкарыстоўвацца таксама генетычныя, партытыўныя і тататыўныя дэфініцыі. Слушным падаецца назіранне аўтара, што ў нарматыўных слоўніках, як правіла, аддаецца перавага ўласна азначэнням родавідавога, пералічальнага і аперацыйнага тыпу і амаль не выкарыстоўваюцца кантэкстуальныя дэфініцыі. Пры фармуляванні азначэнняў (дэфініций), на думку С. Д. Шелова, варта карыстацца наступнымі правіламі: 1) сістэма азначэнняў павінна быць дакладнай і яснай; 2) калі яшчэ да пабудовы азначэння патрабуеца, каб азначаны тэрмін нешта ўключаў, а штосьці не ўключаў, то на этапе канструявання дэфініцыі патрэбна сачыць за сувымернасцю азначэння; 3) у азначэнні павінны выкарыстоўвацца толькі ўжо вядомыя і зразумелыя моўныя выразы; 4) у азначэнне мэтазгодна ўключаць толькі адназначныя моўныя канструкцыі; 5) аднолькавыя «сэнсавыя часткі» розных азначэнняў павінны выражацца аднолькавымі моўнымі сродкамі; 6) пажаданымі з'яўляюцца такія адносіны паміж тэрмінам і яго дэфініцыяй, пры якіх тэрмін дакладна матываваны сваім тэрмінаэлементамі [4, с. 203–204].

Акрамя таго, С. Д. Шеловым вывучаецца сэнсавае апісанне тэрмінаў у слоўніку з пазіцый фармалізацыі задачы іх аптымальнага ўпаратковання па сэнсе (лінейныя). Даследчык пропануе два крытэрыі лінейнай упараткованасці тэрмінаў – структурны і ўзорунева-парадыгматычны – і на канкрэтных прыкладах разглядае аптымальнасць лінейныя канструкцыі ў адпаведнасці з гэтымі крытэрыямі. Арыгінальная падаецца канцепцыя адекватнага тлумачэння лексікі тэрміналагічнага і прафесійнага характару ў агульнафілалагічным плане, арыентаваная «на родавідавы аналіз тэрміналагічных азначэнняў і далейшае прадстаўленне родавідавой структуры паняццяў спецыяльнай лексікі – прадстаўленне, якое пакрокава ідзе ад самага прыватнага паняцінага зместу такіх адзінак да ўсё больш агульнага і спыняеца на загадзя дадзеным узоруні алагічнення» [3, с. 375]. Адметным з'яўляеца праект па тлумачэнні лексікі тэрміналагічнага і прафесійнага характару. Праўда, ён датычыцца толькі працэдуры тлумачэння слоў і не закранае іншыя аспекты падачы спецыяльнай лексікі ў агульнафілалагічным слоўніку [3, с. 465–672]. У адаптованым выглядзе праект зводзіцца да шэрага палажэнняў.

1) Азначэнне тэрміна ў філалагічным слоўніку тлумачыць значэнне адпаведных адзінак у агульной мове. Яно павінна быць сформулявана ясна, сцісла і досыць поўна.

2) У азначэнні (якое можа і не супадаць са строга навуковай дэфініцыяй) варта выкарыстоўваць толькі агульнаўжывальныя, стылістычна нейтральныя, прамыя па сваім значэнні, шырока вядомыя слова.

3) У тэксле азначэння варта пазбягаць усіх выпадкаў лексічнай і лексічна-сінтаксічнай мнагазначнасці.

4) Азначэнне тэрміна павінна раскрываць не вузкапрафесійнае, навуковае паняцце, а паняцце, якое характарызуе моўную кампетэнцыю сярэдняга носьбіта мовы.

5) Азначэнне павінна быць суразмерным: склад таго, што азначаецца (азначанага), павінен супадаць з тым, што названа ў складзе вызначальнага выразу (азначальнага), г. зн. павінна дасягацца ройнасць аб'ёму азначанага і аб'ёму азначальнага. Як правіла, азначэнне будзеца з дапамогай фармулёўкі бліжэйшага роду і яго відавога адрознення (reg genus proximum et differentia specifica), прычым фармулёўка відавога адрознення бліжэйшага роду павінна быць спецыфічная менавіта для гэтага бліжэйшага роду. Дапускаецца тлумачэнне шляхам пералічэння ўсіх аб'ектаў, якія ўваходзяць у азначаны аб'ект. Фармулёўка азначэння можа не супадаць з аўтарытэтным і прынятым азначэннем адпаведнага тэрміна ў спецыяльнім слоўніку, энцыклапедыі або даведніку, аднак у плане зместу яна (фармулёўка) не павінна яму супяречыць. Паколькі слова з тэрміналагічным значэннем у спецыяльнай сферы ўжывання ў параднанні з агульналітаратурнай лексічнай адзінкай, як правіла, валодае больш дакладным і строгім значэннем, варта пазбягаць у азначэннях слоў і выразаў з навызначанай, «размытай» семантыкай тыпу асаблівасці (асабліва), спецыяльны (спецыяльна), некаторыя, і г. д. і інш.

6) Варта імкнуцца да максімальнай сістэмнасці ў азначэнні, калі адпаведныя адзінкі выяўляюць сістэмнасць у асноўнай сферы свайго выкарыстання. Азначэнні адзінак, якія сужносяцца паміж сабой як розныя віды аднаго і таго ж бліжэйшага родавага паняцця, павінны быць сістэмнымі. Патрабаванне сістэмнасці тлумачэння пашыраецца на аднатыпныя групы тэрмінаў (напрыклад, тэматычныя групы).

7) Пры наяўнасці ў аднаго тэрміна некалькіх спецыяльных значэнняў варта прыводзіць тлумачэнні розных значэнняў у парадку, адпаведным ступені ўжывальнасці спецыяльнага слова ў кожным са значэнняў у агульной мове, г. зн. пачынаючы з найбольш ужывальных і заканчваючы найменш ужывальными.

У даследаванні А. М. Ахметбекавай на матэрыяле слоўнікаў лінгвістычных тэрмінаў О. С. Ахмановай (1966), Т. В. Жеребило (2010), Т. В. Матвеевай (2010), Д. Э. Розенталя і М. А. Теленковай (1972), а таксама 4 – на англійскай мове і 4 – на казахскай мове вывучаюцца лінгвістычныя і метатэкставыя ха-

рактарыстыкі дэфініції, абгрунтоўваецца тыпалогія дэфініцый, вызначаюцца асноўныя віды і прыметы метатэксту і метатэкстовых элементаў [1].

На аснове даных розных слоўнікаў О. Р. Жуковым [2] даследуюцца і супастаўляюцца кампазіцыйныя асаблівасці дэфініцый 22 лінгвістычных тэрмінаў, якія займаюць рознае месца ў таксанамічнай іерархіі. Вучоны даказвае, што параметрамі, істотнымі для структурнай характарыстыкі дэфініцыі, выступаюць: 1) колькасць дэфініцый у адным слоўнікам артыкуле; 2) спосаб канструявання дэфініцыі; 3) этымалогія; 4) наяўнасць сінонімаў. Падаецца, што некаторыя назіранні могуць быць выкарыстаны ў якасці асновы для далейшых даследаванняў. Так, на думку О. Р. Жукова, найбольш частотным з'яўляецца рода-відавы тып азначэння. Апісальныя дэфініцыі сустракаюцца часцей у энцыклапедычных слоўніках, рода-відавыя – у галіновых слоўніках па стылістыцы і рыторм. Калі ў слоўнікам артыкуле больш за адну дэфініцыю, сярод іх маюцца як рода-відавыя (у першай пазіцыі), так і апісальныя [2, с. 5].

У тэорыі тэрмінаграфіі апісаны розныя спосабы семантызацыі: 1) навуковая дэфініція; 2) тлумачэнне; 3) адсылачнае азначэнне; 4) экзэмпліфікацыя; 5) энцыклапедычнае азначэнне; 6) словаўтваральнае азначэнне; 7) сінанімічнае азначэнне; 8) антанімічнае азначэнне і інш. [5, с. 335].

Аднак, на нашу думку, пры такім падыходзе выяўленне семантызацыйных механізмаў адбываецца на падставе розных крытэрыяў, г. зн. праводзіцца несістэмна і таму не з'яўляецца канструктыўным з пункту гледжання метадалогіі тэрмінаграфіі. Яно толькі дазваляе канстатаваць і без таго відавочны пастулат: уся структура тэрміналагічнага слоўніка (найперш тлумачальнага) падпрадкавана апісанню значэнняў тэрмінаў. На практицы ж перад тэрмінографам стаіць іншая праблема: для таго, каб слоўнік мог эфектыўна выконваць сваю функцыю, семантызацыя тэрміналагічных адзінак у ім павінна быць лагічнай, кампактнай і паслядоўнай на працягу ўсяго слоўніка.

Такім чынам, у аснову аналізу зоны семантызацыі ў тэрміналагічных слоўніках, на наш погляд, мэтазгодна пакласці наступныя тэарэтычныя ідэі:

- 1) значэнні асобных кампанентаў мовы для спецыяльных мэт (тэрмінаў) сістэмна арганізаваны ў межах канкрэтнай *тэрмінасістэмы*;
- 2) сістэмная арганізацыя значэнняў тэрмінаў вымагае іх сістэмнага ўвасаблення ў слоўніку і адпаведнай тэарэтычнай *сістэматызацыі*;
- 3) тэрмінасістэма мае класіфікацыйны і аперацыйны аспекты;
- 4) як класіфікацыйная схема сукупнасць тэрмінаў з'яўляецца іерархіяй з разгалінаванай сістэмай класаў і падклассаў;
- 5) як аперацыйная сістэма сукупнасць тэрмінаў характарызуецца правіламі ўзаемадзеяння значэнняў тэрмінаў у лінейнай паслядоўнасці (тэксце).

Бібліографічны спіс

1. Ахметбекова, А. М. Лексикографические и метатекстовые характеристики терминологической definicijni : дис. ... д-ра философии : 6DO21000 / А. М. Ахметбекова ; Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби. – Алматы, 2014. – 122 л.
2. Жуков, О. Р. Системные аспекты дефинирования в терминологии выразительных средств языка : на материале русского языка : автореферат дис. ... канд. филологических наук : 10.02.01 / О. Р. Жуков ; Сарат. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов, 2017. – 19 с.
3. Шелов, С. Д. Очерт теории терминологии: состав, понятийная организация, практические приложения / С. Д. Шелов. – М. : ПринтПро, 2018. – 472 с.
4. Шелов, С. Д. Термин. Терминологичность. Терминологические определения / С. Д. Шелов. – СПб. : СПбГУ, 2003. – 280 с.
5. Шерстяникова, Е. А. О микро- и макроструктуре «Исторического словаря русской лингвистической терминологии» / Е. А. Шерстяникова // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. науч. ст. / Нац. акад. наук Беларусь, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкоznания имени Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларус. наука, 2019. – С. 333–336.
6. Neubyer, F. Die Struktur der Explikationen in deutschen einsprachigen Wörterbüchern: Eine vergleichende lexiko-semantische Analyse / F. Neubyer. – Hamburg : Buske, 1980. – 215 s.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНЛАЙН РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВОСПРИЯТИЮ И ПОНЯТИЮ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ НА СЛУХ

Н. И. Дрибас, В. Б. Казакевич (Минск, Беларусь)

В данной статье авторы поднимают проблему развития компетенции в аудировании как одной из составляющих иноязычной коммуникативной компетенции и использования онлайн ресурсов как средства для обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух. В статье говорится об использовании социальных сайтов, мобильных приложений в учебных целях как под руководством преподавателя, так и для самостоятельной работы студентов. Подчеркивается необходимость учета индивидуальных особенностей, познавательных интересов отдельных студентов и групп.

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетенция; перцептивная деятельность; социальные сети и приложения; мобильное обучение; подкасты; личностная индивидуализация; внутреннее побуждение.

Основной целью обучения иностранному языку в вузе является формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста. Это значит, студенты должны научиться использовать иностранный язык в сфере профессионального и бытового общения. Но никакая коммуникация на иностранном языке невозможна без восприятия и понимания иноязычной речи на слух.

Процесс формирования иноязычной межкультурной компетенции в первую очередь зависит от успешности перцептивной деятельности обучающихся, связанной с сенсорно-смысловой переработкой иноязычной информации.